

Там пануе буржуазэя.

Стычка між бэрліскімі рабочымі і фашыстамі.

БЭРЛІН, 12-П. Фашысты арганізавалі сход у рабочым раёне Бэрліна—Ведзінгут. Між імі і прысутнічаўшымі на сходзе рабочымі адбыліся стычкі.

Шмат цяжка і лёгка параненых. Арыштавана 45 чалавек.

Гвалтоўныя вымаганьні прызнаныя ад арыштаваных сацыялістай Венгры.

ВЕНА, 7-П. Члены венгерская сацыялістична рабочая партыя, арыштаваны ў часе демонстраціі перад будынкам парламанту, што дзень праводзяць галадоўку ў аздынаку пратесту супроты суворасці паліцыі, якая дамагаеца ў іх прызнаньня.

З-ці тыдзень галадоўкі катаражан ў Бай-гары.

ВЕНА, 7-П. Палітычныя зяньволеныя, працуючыя на саліных капальнях у Таргу-Окна (Баўгарыя), трэці тыдзень праводзяць галадоўку. Галадуючыя дамагаюцца, каб з іх у часе працы здымаліся лапнугі. Шмат хто з галадуючых цяжка хворы; іх жыццю награждае нечыспека.

Патрабаванье роспуску японскага парламанту.

У Токіё адбыліся два мітынгі. Першы мітынг скліканы правадэнтрыскай рабоча-сляянскай партыяй, Рода-Намінта, быў разогнаны паліцыяй, прычым шмат удзельнікаў мітынгу было арыштавана. Другі мітынг, скліканы Шакаймін-Шицу (народная партыя) працшоў пад абаронай паліцыі. Другі мітынг, у якім прымала ўдзел больш тысячи чалавек, прыняў рэзолюцыю, якая пратестуе супроты дзеянасьці абедзвою палат японскага парламанту. Аздынчышы, што абедзве палаты з'яўляюцца «нікуды ня вартымі і дзенеруючымі», рэзолюцыя патрабуе неадкладнага роспуску парламанту.

Барацьба ўнутры японскага сляянскага саюзу.

ТОКІЁ, 12-П. Канфэрэнцыя цэнтрысціх лідараў японскага сляянскага саюзу (Намін-Кумія), пядайша выключаных з партыі выканчым камітэтам Намін-Кумія, паставіла з'яўляющуца да члену Намін-Кумія з пратестам супроты выключаных цэнтрысціх лідараў у партыі. У рэзолюцыі зазначаецца, што цэнтрысціх лідараў падтрымлівае ужо 21.000 члену саюзу. Цэнтрысціх лідараў з'яўляюцца, што калі пастанова аб іх выключэннія будзе адменена, дык яны ствараць незалежныя японскі сляянскі саюз.

Сынегавыя засірухі ў Японіі.

ТОКІЁ, 11-П. На поўначы Японіі лютуюць сынегавыя буры, асабліва моцны ў правінцыях Нігата, Таката і Фукун. У гэтых мясцовасцях сънегавалі разбурana шмат будынкаў, прычым 40 чалавек загінула і некалькі дзесяткаў склечана. Два цягнікі з сотнямі пасажыраў пахаваны пад сънегавымі пакровамі у 25 фут. глубіні. У выратаваны пасажыраў буручы ўсе звойскі.

Кангрэс прыгнечаных народаў.

У сталіцы Бэльгіі—Брусселі адчыніўся міжнародны кангрэс, скліканы для барацьбы прыгнечанія калёніальных народаў. Патрабунасць у такім кангрэсе ніколі не адчуваўся так востра, як у сучасны момант. Кітай знаходзіцца ў разгары грамадзянскай вайны—вайны пры контррэвалюцыйных генэралаў, якіх падтрымліваюць імперыялісты. У галіндзіх калёніях Ізі і Суматры надоечы суправа прызначана паўстаньне тубыльцаў. У Сіріі на спыненіца вайна прыгнечана прыгнечаніем французскіх гвалтаўнікоў. У Марока жыхары, загнаныя гішпанцамі ў горы, якіх не злажылі зброй. У Нікарагуа спробы амэрыканцаў паставіць пры дапамозе браніносаў на ўладзе свайго агента сплываюць адчыненіем супрэчаны. Усе гэта толькі найблізкія історычныя моманты барацьбы прыгнечаных народаў—барацьбы, якая перайшла ўжо ў адкрытыя паўстаньні прыгнечаніем імперыялісту.

У іншых калёніях і поўкалёніях масы яшчэ не ўзыняюцца, хоць прыгнечаніе і эксплатація чужаземцаў дасягнула і там граніцы. Усе Афрыка, большая частка Азіі, усе ціхаакіянскія і атлантычныя віспы складаюць уласнасць эўрапейскіх, амэрыканскіх і японскіх захопнікаў. Апроч таго, значна частка дэяржаў Эўропы, Азіі і Амерыкі, фармальна незалежных, на спрэве знаходзіцца поўніцтво ў абштурхах чужаземнага капіталу.

Водгукі на прапанову Куліджа аб „разброені“.

Мэмарандум Куліджа не спакае падтрыманьня.

НЫЮ-ЁРК, 12-П. Амэрыканскі друк наогул адносіца даволі становічы да прапановы Куліджа аб далейшым абмежаванні марскіх узбрэньняў. Аднак, добра асведамленыя колы не чакаюць якіх-небудзь вынікаў ад прапановы Куліджа да дэяржаў.

Водгукі атрыманыя карэспандэнтам ТАСС з застугоўваючых дэвер'я крыніц, Кулідж сам не спадзяеца, што дэяржаўы прымусць яго прапанову. Мэмарандум Куліджа траба ацэньваць,

як пацыфіскі ківок з мэтаю адцінціці грамадзкую ўвагу ад вясінных аперацый у Нікарагуа і ў Кітай.

Італія на згодзіцца з прапанову Куліджа.

РЫГА, 13-П. Агентства Стэфалі наконт прапановы Куліджа аб далейшым абмежаванні марскога ўзбрэньняў паведамляе, што «Італія, марская праграма якое вельмі наўшырокая, на згодзе з гэтацца на заходы, якія нават косьвенна ставяць пад пагрозу южнэвосточныя інтарэсы».

Сесія выканкому II Інтэрнацыяналу.

Спрэчкі аб кітайскім пытанні.

ПАРЫЖ, 13-П. Учора ў Парыжы адчынілася сесія выканкому II Інтэрнацыяналу.

Кітайскі сацыяліст Ін-Кай-Тао выступіў з дакладам аб нацыянальнім руху ў Кітай. Падкрасыўшы, што «кантонскі ўрад не з'яўляецца ні камуністичным, ні варожым чужаземцям», Ін-Кай-Тао зазначыў, што праграма кітайскіх сацыялістай такая: «адклікаць чужаземнае войска з Кітая, скасаваць канцесіі і прывлець чужаземцаў, утварыць новыя ўгаворы на асновах руўнапраўнасці».

У спрэчках ангельскія дэлегаты зацівярджаюць, што, дзякуючы іх патугам, удалося ўхіліцца ад англо-кітайскага канфлікту, прычым «як відаць, будзе магчыма зусім ухіліцца ад неўзялікі гэтацца канфлікту праз разумную зъбінту юроўных угавороў».

Для выпрацоўкі рэзолюцыі па кітайскім пытанні назначана спэцыяльная камісія.

Прадстаўнікі друку на пасяджэнні выканкому не дапушчаюцца.

Поўнае выраджэнне аўстрыйскага сацыял-дэмакратыі.

Прадстаўніком партыі ў аўстрыйскай саюзнай радзе з'яўляецца магнат і спэнулянт.

ВЕНА, 12-П. У Трыпольскім лінітазе павінны быць адбыцца выбары павага члена саюзной радзы замест дэпутата лінітага с.-д. Грунера, які адмовіўся ад свайго мандата ў раду.

Адмова Грунера ад мандата члена саюзной радзы мае сваю гісторыю. Грунэр, які з'яўляўся членам ЦК цірольскага с.-д. партыі, дэпутата лінітага і прадстаўніком цірольскага лінітага і прадстаўніком цірольскай сацыял-дэмакратыі ў аўстрыйскай саюзнай радзе, разам з тым уладае многімі замкамі, вядомы буйнымі спекуляцыямі і знаходзіцца ў прынцэльскіх адносінах з праўнікамі ў Ціролі італьянскімі фашыстамі.

Пад націскам пралетарскага грамадзкага думкі, Цэнтральны Камітэт аўстрыйскага с.-д. партыі

прымушан быў працапаваць Грунера адмовіцца ад мандата прадстаўніка с.-д. у саюзнай радзе. На пасяджэнні цірольскага лінітага, сацыял-дэмакратичная фракцыя працапавала замест Грунера выбраць у раду другога сацыял-дэмакрата. Аднак, буржуазная большасць лінітагу ізноў высунула кандыдатам Грунера, які і быў выбраны большасцю галасоў. Характэрна і то, што за Грунера галасавалі і некаторыя с.-д. дэпутаты.

Камуністичная «Ротэ-Фан» адзначае, што Грунэр і яму подобныя застаюцца ў шэрлагах с.-д. партыі, у той час, як членаў аўстрыйскага рабочага дэлегаты ў СССР з партыі выключаюцца.

Пасыль паўстаньня ў Партугаліі.

ПАРЫЖ, 11-П. У Лісабоне ў часе паўстання забіта 196 чал., у Апорто—76. Шаранена 350 чал. За ўдзел у паўстанні арыштавана 37 афіцэрў.

Революцыянэрамі забіт ранейшы вайсковы

міністр. Лісабон вельмі пачярпеў ад бамбардыроўкі. Усе ўстановы і крамы зачынены.

У часе боек забіт правадыр революцыянэр Мендзэрэй.

Бэльгіскі с.-д. урад наступае на рабочых.

Адэзаў бэльгійскага кампарты.

ПАРЫЖ, 12-П. Бэльгійская кампартыя аглесіла адзову, у якой ганьбіць сацыялісту і хрыстиянскім дэмакрату, скарачаючы аклады для ніжэйшых дзяржаўных служачых і рабочых, адначасова дапушчаючы звышкі на тых, што ім пажыкі арганізація. На першым кангрэсе прысутнічала толькі частка калёніальных народаў. Усе ж такі кангрэс дасыць вялічэнне ставіцца на пасяджэнні настуپае на рабочых.

Бэльгійская кампартыя высувае настуপныя лёгкія: захаванье вясімігайдзінага дню; павяліченне заработка рабочых і прывядзенне ў адпаведнасць з ростам дарагоўлі, прызначэнне СССР і кантонскага ўраду; падпісанне раўнаграфнага ўгавору з Кітаем.

Німецка-югаслаўскія перамовы.

ВЕНА, 12-П. Німецкі пасол у Белградзе Ольгагаўзен выехаў у Бэрлін. Падарожжа Ольгагаўзена ставіцца ў сувязь з перамовамі аб німецка-югаслаўскім гандлёвым ўгаворы і з назначэннем Балугдыша югаслаўскім паслаўнікам у Бэрліне.

Олінь аддаецца вайсковаму суду.

РЫГА, 13-П. Лейтэнант Олінь, які спрабаваў зрабіць фашысткі пераварот у Вальмары, аддаецца, згодна загаду латвійскага вайсковага міністра, вайсковаму суду.

У савецкіх сілама дасягненіе гэтых вытворчых вынікаў з'яўляе сябе ўвагу тое, што галіны гаспадаркі, прамысловасці, выпрацаваныя пяцігадовыя пляны, якія ўзялілі ў пасяджэнні з'яўляюцца ўзрастом на 76—86 проц. у параўнанні з сёлетнім 1926-27 г. Іншымі словамі, кошт прадукцыі ў канцы пяцігады будзе раўнага пяцігады 1931-32 г. на 8,8 да 9,3 мільярдаў даваеных руб. перавышаючы вытворчасць 1913 г. на 80—90 проц.

Так як вытворчасць прамысловасці з'яўляе сябе значнай меры з рынкамі, неабходна было ўстаноўіць магчымы рост сельскага гаспадаркі.

Прамысловы плян грунтуюцца на тым, што таварная частка прадукцыі с.-гаспадаркі будзе распрацавана хутчэй валявай прадукцыі.

У той час, як валявай прадукцыі ўзрастает на 25 проц., таварная, прыкладна, на 60 проц. Гэтыя лічбы гаворыць аб напрамку ў разыўці прадукцыі: пры павяліченні прадукцыі с.-г. у валявай ён чатыры на 25 проц., а таварай на 60 проц., прадукцыя прамыловасці ўзрастает на 106-114 проц. на пяцігадовы плян.

Так як пяцігадовы плян узяўся на савецкіх вытворчых вынікаў з'яўляе сябе ўвагу тое, што галіны прамыловасці, прамыловасць сродкаў вытворчасці (апалава, мэталічна, сілікатная і інш.) у тэмпе росту аблігуюць галіны вытворчасці, якія вырабляюць рачы ўжыванія. Першая група прадукцыі дасягненія ў параўнанні з 1926-27 г. на 100 пр., а другая—на 70-73 проц.

Асноўнай умовай дасягненія гэтых вытворчых вынікаў з'яўляецца ўзядненне рабочага руху ў калёніях.

Павяліченне вытворчасці ў калёніях і пяцігадовы размыр падтрымавае павяліченне калёніальных затрат на прамыловасць у суме 7 мільярдаў руб. З гэтага сумы прамыловасць з'яўляе сябе можа знайсці шляхам наўпленення 5 з палов. мільярдаў руб. (уключальчы амартызыцы), а паўтара мільярдаў руб.—гэта тая сума, якую павінна быць пакрыта за кошт дэяржаўнага бюджету.

Важнейшы пытаныне пяцігоднага пляну—павяліченне раб

Нячуваны ўціск пілсудчынай працоўных Заходнай Беларусі. Адказ мас на рэпрэсіі фашистыкага ўраду

(Лист з Зах. Беларусі).

Запальчывал шалёная кампанія ў польскай прэссе, прыезду Пілсудзкага ў Вільню, паездах красавых вяршыцеляў у Варшаву съведчылі ў свой час аб тым, што ідзе съпешная падрыхтоўка да плянаванага разгрому масавага руху на Зах. Беларусі. І вось пасыпаліся ўдар за ўдаром. Пілсудзкаму, відаць, вельмі пільна завісьці «лад і нарада» на непакорнай Зах. Беларусі. Да гэтага яго змушаюць: прыгнанты Польшчы—Англія і ўнутраная пагроза гаспадарчай эканомічнай катастрофы. Зразумела, што рэпрэсіі будуть узрасці, бо, апрача іншых прымечаній, вынік ад рэпрэсіі атрымліваецца зусім адваротны, чым чакаў фашисты Пілсудзкага.

Шырокія масы не адступаюць, рады баражітую на дрогуні, рабоча-сялянскія арганізацыі не разбіты і далей працуць. Рэвалюцыйны рух прымае ўсё больш масавы характар і абытываеца. Рэпрэсіі разьбіваюцца аб дружыны масавы адпор.

Чуткі аб разгроме Цэнтральнага Камітэту Грамады, аб арыштах 4-х паслоў Грамады, маніфестаціі ўесь краі і вызвалі вострае абурунне сярод шыроких працоўных мас.

З усіх канцоў Зах. Беларусі паступаюць весткі ў рэдакцыю «Н. Г.», беларускія установы аб тым, што адываюць тысячныя дэманды, мітынгі, сходы, на якіх выносяцца самыя вострыя пратэсты — рэвалюцыйныя проціў фашистыкага ўраду, рапшучы дамагаючыся спыненіем рэпрэсіі і звольненіем арыштаваных, каб матчыма было наладзіць пармальную працу гімназіі.

Віленскі Беларускі Народны Камітэт у сваіх рэвалюцыйных пратэстах проціў рэпрэсіі ўраду ў анонсах да легальных беларускіх грамадскіх і культурна-асьветных установ, адзначаюць, што рэпрэсіі маюць характар выразна клясавы і маюць на мэце прасыльстванье беларускіх працоўных мас.

Цэнтральная Рада таварыства беларускай школы ў сваіх рэвалюцыйных адзначае, што на глядзячы на выключна культура-асьветную працу таварыства, аднак ўдар рэпрэсіі пакіраваны і па гэтую установу. Адзначаюць, што арыштаваныя паслы зляўліся выдатнымі дзеячамі на беларускім культурных грунце, рэвалюцыйныя пратэсты проціў іх арышту і вызаваюць перакананьне, што ніякія рэпрэсіі і гвалты не здолеюць паўстрымаваць беларускі народ у яго імкненніах да вызваленія.

«Пратэстуюць» таксама «Сялянскі Саюз» і «Беларускі Хрысьціянская дэмакратыя», якія ў свой час палажылі па меншую заслуго ў падрыхтоўкы да разгрому Грамады, чымися польскія буржуазныя газеты і дэфэнсіўнае «Беларускія Слова». Гэтым агентам фашистыкага ўраду што з беларусаў цяпер на верыць і их дэмагогія на будзе мець послуху сярод шыроких працоўных мас.

Такіх прыкладаў тычыць, якія съведчыць, што проціў фашистыкага тэрору масавы адпор што раз узміненіца і разгортаўца ў шырь. Выступілі з пратэстамі проціў рэпрэсіі ў беларускіх установах на Зах. Беларусі. Педагагічная рада беларускай гімназіі ў Вільні на сваіх пасяджэннях запратаставала проціў арышту дырэктара гімназіі Астроўскага і супроціў хлускі і паклёніў проціў яго і вучняў.

Л. Ж.

Съмерць ад забойстваў у польскім астрозе.

Запрос камуністычнай фракцыі ў сойм.

ВАРШАВА, 13-П. Камуністычнае фракцыі пасла на польскі сойм запрос, у якім зазначае, што почыну на 3-га лютага ў беластоцкім астрозе знойдзен павешаны ў сваіх камэрэй рабочы Бахман, арыштаваны ў часе апошніх масавых арыштаў, «западозраны ў прыналежнасці да камуністычнай партыі Заходніх Украін».

У астрозе ходзяць чуткі,—зазначана ў запросе,—што Бахман намёр ад забойстваў у часе дзялінгі і пасля съмерці быў павешан у камеры, каб надаць яго съмерці выгляд самагубства. Справа Бахмана нікому не была паказана. Напірадальні ложнага самагубства Бахмана вязні, якія знаходзяліся разам з ім, быць перавезены ў другую камеру».

Гвалты фашистыкага ўраду.

(Прамова пасла камуністычнай пасольскай фракцыі Варскага-Варшаўскага на пасяджэні польскага сойму 27 студзеня 1927 г.).

«З паводу прадстаўленага праекту бюджету, Урад разгроміў не толькі асьветныя і кааператыўныя ўстановы, але і на масу беларускага народу, праводзячы масавыя рэвізіі і арышты рабочых і сялян на ўсім абліцу Зах. Беларусі.

Адкідаючы бюджет фашистыкага ўраду, камуністычнае фракцыі на можа прысяць маўжком міма тых гвалтаў, якія толькі што дакананы над беларускім народам, і якія кідаюць якіравае съвято на пануючу фашистыкага рэжыму. Цынічнай брахні ўзяўлещацца цвярдзяньне ўрадавых органаў нібы-та арыштаваныя паслоў Беларуска-Сялянска-Рабочніцкай Грамады: Тарацкевіч, Валошын, Рака-Міхайлоўскага, Мятлы і пасла НПХ Галавача на было скірована супроціў усяго беларускага народу, а толькі супроціў камуністам. Былі супроціў арыштаваць на толькі Цэнтральнага Камітэту Бедарускай Сялянскай-Рабочай Грамады, на толькі сябру павятовых камітэтаў і масавых гурткоў гэтай арганізацыі, якія дзеяйчала зусім лічна на падставе легальна абелішчанага статуту, але арыштаваў такія сябру прафсаюзаў і культурно-асьветных арганізацыяў. Былі заарыштаваны сябры таварыства беларускай школы, дырэктар і насташтвікі Віленскай беларускай гімназіі, далей насташтвікі беларускіх гімназій у Навагрудку, Радашковічах і г. д. Былі заарыштаваны ўправа беларускага кааперацыйнага бамбука і управы яго аддзелу ў Глыбокім і Шинскіх, банкі зачынены і гроши сканфіскаваны.

Паводлуг прэсы, заарыштаваны больш тысячы асоб.

Тэрор на Зах. Беларусі не зляўліца першым ударам, націраваным супроціў беларускага народу. Зах. Беларусь перажыла часы гвалтаў, тэрору і разбоя, у часе падходу Пілсудзкага на Менск і Кіеў у 1919-20 г.г., калі пад камандай красавых магнату, руйнаваны агнём і мічом гарды і вёскі, а рабочы і сялян тысцімі расстраўвалі і гнайлі ў вастрагах і ў канцэнтрацыйных лягероў. Пачалася палітыка варварскага прыдушэння на толькі камуністычнага руху, але і національнае руху на Беларусі і прымусовая паліцыялізація краю. Беларускія школы, культурно-асьветныя ўстановы, кааперацыйныя ўстановы былі зачынены. У часе сірэдніх Літвы былі арыштаваны 33 беларускія дзеячы і высланы з Польшчы. Пры дзяламозе правакаціі былі сфабрикаваны масавыя палітычныя прэсі, якія, разрыхляд, праціс «45» беларускіх сялян у Беластоку з паслом Вароном на чале ў 1923 г. Прасыльствалася і душылася беларускія прэсы, якія выступалі ў абароне інтересаў працоўных мас. На працягу 4 гадоў зачынена 15 беларускіх газетаў. Адначасна на хвілю вайсковага асадніцтва заўвала гэты

Пратэсты, узносы, выклікі.

Супроціў фашистыкага палітыкі.

[М. Капыль, Слуцкае акругі].

6 лютага адбылася канфэрэнцыя працаўнікоў асьветы Капыльскага раёну. Пасля дакладу Т. Бойка аб сучасным міжнародным становішчы працаўнікі выказалі свае віліе абурунне і пратэст супроціў гвалтаў і выдзеку з боку польскага фашистыкага ўраду над рабочымі і сялянамі Заходніх Беларусі.

Было відаць, што асьветнікі яшчэ добра памятаюць проціў арышту дырэктара гімназіі і трох сябру камітэту, а такоже проціў беспадстаўных фальшивых закладаў, якія

робіцца польскай прэсай па адрасу арыштаваных.

У сваіх рэвалюцыйных працаўнікоў асьветы выкладаюць за мяжы, дык гэта на іх віна, бо «дзверы ўсіх польскіх універсітатаў для зачынены». Рэвалюцыйныя дамагаючыя ад улады звольненія арыштаваных, каб матчыма было наладзіць пармальную працу гімназіі.

Асьветнікі выкладаюць усіх яшчэ пільней са-
чицы за падзеямі ў капіталістичным лагеры і быць на варце, каб у патрабовы час дасць рапшучы адрор.

На дзяламогу сваім вынівонім і галадуючым братам Заходніх Беларусі пушчаны падпісныя лісты, сродкі па ліхах у тыдніў тэрмін будуть налічаваны Мопр.

Ніхай нашы заходнія браты знаюць, што асьветнікі Капыльскага раёну разам з імі і заўсёды дапамогуць ім вызваліцца з капіталістичнага ярма.

Я. Каўпак.

Преч фашистыкі тэрор.

Заслухаўшы даклад аб становішчы ў Заходніх Беларусі, агульны сход сялян аколыцы Грыбавец, Чачэвіцкага раёну разам з імі і заўсёды дапамогуць ім вызваліцца з капіталістичнага ярма.

Я. Каўпак.

Преч Пілсудчыну!

«Супроціў выдзеку у панская Пось-
шчы».

(Чашнікі р., Віцебшчына).

Сіламі раёнаўнага бюро Мопр арыштаваныя партызаны і камсамольскай ячэек 6-га лютага быў праведзены мітынг-пратэст супроціў выдзеку фашистыкага ўраду Польшчы над працаўнічымі Заходніх Беларусі.

Усяго на мітынгу было 1.000 чал. Тут-же быў праведзены збор у карысць Мопр; усяго сабрал 58 р. 50 к. Пасля малога дакладу быў прысунтымі прынятага рэзолюцыі:

«Мы сябры Мопр і працоўныя ў ліку 1.000 чалавек Чашніцкага раёну рапшучы пратэстуем супроціў выдзеку польскіх фашистаў. Рабочыя і сяляніны Польшчы і Заходніх Беларусі мы шлем нам свае братэрскія прызвішні: мы гатовы дапамагчы вам у вашай цікай барацьбе. Мачыны ваншы шэрагі ў барацьбе з заўзятымі фашизмам.

Мы заяўлім, што акакам нам і вашым сем'ям пасільную матар'альную дапамогу. Мы звязтаемся да ўсіх працоўнікаў Чашніцкага раёну рапшучы з закладам уносіць ахвяраваны ў карысць сябе арыштаваных рабочых і сялян Заходніх Беларусі.

Сымон Ішчара.

Преч Пілсудчыну!

(Жлобінскі раён, Бабр, ар.

6-га лютага ў вёсцы Калыбаўцы адбыўся збор пратэсту супроціў гвалтаў пілсудчыні ў Заходніх Беларусі. Сход з вілікай увагай выслушав інфармацыю аб выдзеках над заходнімі братамі, і тварэніні фашистыкага фронту супроціў СССР.

Сяляне з абуруннем сказали ў заявленыне сходу:

«Ніхай Пілсудзкі не зарываецца! Заходнім братам мы дапаможам з апошніяго»— для чаго даручылі яч. Мопр зрабіць збор на карысць ахвяраваны ў карысць сябе арыштаваных рабочых і сялян Заходніх Беларусі.

Дэлегаты Смалівіцкага сельсавету сабралі па свайму сельсавету 40 руб. Камітэт Узаемадапамо-
гі зглаза сельсавету—65 руб.

Супрацоўнікі Менскага Цэрабіпу ўносяць на карысць пілітвізіяну ў Заходніх Беларусі 64 р. Аглюкаючыся на адкідзе пілітвізіі заводу «Чырвоная Зара» ячэйка заводу «Варшавянка» уносяць 5 руб. і выкарыстоўваюць завады: «Вызваленна праца» (Віцебск), зав. імя «Леніна» [Барысаў] і завод «Чырвоны Харчавік» [Барысай].

Працоўнікі Наркамасыніцы ўносяць на карысць пілітвізіяну ў Заходніх Беларусі 22 р. 90 к.

Працоўнікі Інваліднай швейнай майстэрні МІКА ўносяць 10 р. 30 к.

Аб'яднані працівленій швейнай майстэрні сабраў пакуль 14 руб. і адчыніў збор афір на карысць пілітвізіяну Заходніх Беларусі.

Кружачны збор на Мазыры на карысць пілітвізіяну дадзіў 158 р. 4 к. Усяго да гэтага часу ў акругу Мопр паступіла 1.200 руб.

Рабочыя і служачыя ст. Мазыры адлічваюць пай-
процентаў свайго месячнага заработка.

Працоўнікі Мазырскага Аквіканікуму адлічваюць адзін працоўны месец заработка.

Дэлегаты г. Слуцку сабралі 2 р. 95 к.

Супрацоўнікі Слуцкага адміністраціўнага міністэрства сабралі 54 руб

у Саюзных Рэспубліках.

Праца ОЗЕТа.

Яўрэйскі раён на Хэрсоншчыне.

Канчацца падрыхтоўчая праца да арганізацыі яўрэйскага раёну на Хэрсоншчыне, на тэрыторыі мік Дняпром і Ігульцом. Плошча раёну—48 з патов. тыс. дзесяцін.

Насяленны склад раёну наступны: 14,930 яўрэяў, 443 немцаў і 1,964 расеіцаў.

Сродкі на перасяленне.

На пасяджэнні ад 28-га студзеня КАМЗЕТ зацвердзіў наступныя асцыгнаванні: 110,000 руб. для раёну (Шалахаўскі, Нікольскі і інш.), дзе апратную працу відзе УКРАЗЕТ, 34,000 руб. апратную працу для УКРАЗЕТ, 50,000 руб., на веснавую кампанію ў Беларусь 15,000 руб. на землеупадакаванне яўрэяў у Ўзбекістане. Усяго асцыгнавана 209,000 руб. Усяго асцыгнаваныя сумы адпушчаны на пачатак кредиту.

Новыя фонды для яўрэйскага земляўпрадкаўства на Украіне.

Камісія ў складзе прадстаўнікоў УКРКАМЗЕТа і Наркамзема УССР вызначыла для яўрэйскага земляўпрадкаўства на 1927 год 13,000 дзесяцін землі ў Крывым рогу і 6,000 дзесяцін у Запароскай акругах. На Чансарскай поўдні (на Азоўскім моры) выдзелена земля на 200 двароў. Усяго на Украіне на 1927 годзе намечана да перасялення 3,000 дзесяцін.

Нарада яўрэйскіх перасяленцаў Адэскай акругі.

Ад 28-га да 31-га студзеня с. г. у Адесе адбылася нарада яўрэйскіх пераселенчых груп Адэскай акругі.

Нарада звязнікаў з прывітаннем да Цэнтральнага Праўлення АЗЕТ.

Да 1926 г. у яўрэйскіх калёнах Адэскай акругі знаходзілася 902 яўрэйскіх сем'ям. У сучасны момант іх лік павялічыўся да 1,150. Плошча апрачоўваемай імі зямлі раўнінца 15,810 дзесяцін. На 1927 год у Адэскай акруге адведзена яшчэ 2,145 дзесяцін.

Эттон Сінклер прыяніджае ў СССР.

Вядомы амерыканскі пісьменнік Эттон Сінклер у лісце да журналіста Альберта Рыса Вільяма, які жыве ў Маскве, піша так: «Не зважаючи на свае надзвычайнай цікавінні матаральныя умоны (кнігі і выдаю самастойна, бо урад забаране выдавецтвам вынужчаць іх), я думаю упачатку ліпеня прыехаць у СССР і паведаць у культурны цэнтр Савецкага Саюзу — Маскву, Ленінград і Кіев.

Палёгі пры атрыманні загранічных паштэртоў у РСФСР.

ИК Унутраных Справ РСФСР і ЗКБ дапасавана інструкцыя аб палёгах гры выдачы за-граничных паштэртоў.

Дармова загранічны паштэрт могуць выдавацца пасажирам, якія западзяюцца на ўтрыманні сацстраху; беспрацоўных; вучням-дзяржстудэнтамі при падарожжы заграніцу для лекаў; для спаткання з краўнімі; эмігруючымі і выліжоючымі на ўтрыманні краўных на канкулярны час.

За 50 руб. могуць атрымліваць загранічны паштэрт рабочыя і служачыя, а таксама са-матуежнікі і рамеснікі, якія не абкладаюцца падрыбківым падаткам, калі яны едуть на лекі і для спаткання з краўнімі: асобы, якія едуть у навуковыя камандыроўкі; члены ма-стакіх, тэхнічных, прафесійных, гуманітарных і інш. арганізацый, камандыруемых на зезды і з навуковай мэтай; працаўнікі ўсіх галін мастацтва, якія накіроўваюцца на часовую працу, члены спартыўных арганізацый, камандыруемых для ўдзелу ў спартыўных вынікіх і падатках і г. д.

За 100 руб. могуць атрымліваць загранічны паштэрт рабочыя і служачыя з заробкам не больш 250 руб., са-матуежнікі і рамеснікі з прыбыткам не звыш 1,000 руб.—якія едуть на лекі, для спаткання з краўнімі і эмігруючымі.

300 руб. плацяць тыль асобы, якія карыстаюцца наёмнай працай, камандыруемых а-кцыянернымі таварыствамі, служачыя разлігнічаючай культурой і г. д.

Рост чыгуначных прыбыткаў.

Згодна вестак ИК Шляху, выручка ад чыгуначных секті з студзеня павялічылася супраць студзеня 1926 г. на 13 проц. і складае 11,452,000 руб.

Кастрычнікавая чыгунка па выручцы стайдзі на другім пляне сярод усіх чыгунак. Яна дала 7,770,000 руб.

Пачатак аэрасаннага прабегу.

МАСКВА, 13-га раніцою з Масквы вышлі ў прафесійныя заход і поўніц РСФСР аэрасані. У дзені аэрасані прыбылі ў Цівер, дзе былі з захапленнем спатканы тысячнымі патоўнамі жыхарства і прадстаўнікамі розных установ. На гарадзішчы пададжаныя вілікі мітынг. Усе дарогу маторы на аэрасані працавалі дасканала. Пасля наўтарагадзіннага прыпынку ў Ціверы, аэрасані вышлі ў Віцебск.

Загад ВСНГ і НК Гандлю СССР аб зыніжэнні адпускных цэн.

МАСКВА, 12-П. Каб зблізіць прымесловыя і сельска-гаспадарчыя цены і узмациніць пакупныя магчымасці ў жыжарства, загадам па ВСНГ і Наркамгандлю Саюзу пропануеца ўсім гаспадарчым органам зрабіць зыніжэнне адпускных цэн на наступныя тавары: бавоўна, баваўняныя тканіны, трыватажныя вырабы, вату, піткі, камвольныя і ільміныя вырабы, вырабы анила-фарбавае прымесловасці, хімвугаю, лікафарбавае прымесловасці, а таксама на электравырабы. Зыніжэнне цэн павінна пра-

водзіцца з 15-га лютага, у сярэдні на 5-30, проц. апрач электравырабаў, дзе зыніжэнне даходзіць да 70 проц. Невыкананыя памінёных зыніжэннія адпаведнымі гаспадарчымі установамі і яўпсе ці прыкрайтае за лік манеўравання асартыментам і якія суперцэнтычныя будзе суроўца каранца прызначыннем да адміністрацыйнае і судовага адказнасці кіруючага пэрсаналу адпаведных гаспадарчых органаў.

Дапамога беспрацоўным членам каапэратываў.

На ініцыятыве Цэрбаскім, у рабочых каапэратаў пастаўлена пытанне аб арганізацыі пры каапэратаў пад каламогі беспрацоўным членам каапэратываў. Фонды могуць складацца з адлікаў ад прыбыту ці за лік зыніжэння прыбыту па заборы тавараў з каапэратываў.

Праектам прадугледжваецца выдача беспра-

цэнным доўгатэрміновых пазык на асабіўца падгачных умовах. Ссуды могуць быць выдашаваныя толькі тым беспрацоўным членам каапэратываў, якія на менш 50 проц. сваёй зароботкі пакідаюць у каапэратыве, маюць поўны і бірцьце актыўны ўздел у працы каапэратываў.

Прыхаваны царкоўны скарб.

ЯРАСЛАВЛЬ, 11-П. Калі манастыру, у Барысаглебскай воласці, Яраслаўскага павету, знайдзеныя закопаны ў зямлі скарб, у якім было 346 рачаў срэбных царкоўных прыладаў.

Савецкі лінатып.

ЦІВЕР, 11-П. Ціверскім тэхнікумам Добраўторскім сканструіравана наборная машина. Прынцып працы гэтася машины такі самы, як і ў «Лінотипа». Аднак, па сваіх канструкцыйных машинах куды прасцейшай, і больш выгодная пры працы. Кошт вынайденай машины танцінейшы ўзычайнага лінатыпу на 40 проц.

Гаспадарчы рост Якуты.

ЯКУЦК. 13-га лютага адчыніўся першы ўзезд тубыльскіх народнасціў Якуты—тунгусаў, чукчаў, ламутаў і юкадзіраў.

9-га лютага адчынілася якуцкая вабласная партыйная каапэрэнцыя. У дакладзе аб становішчы тубыльскіх народнасціў Якуты быў адзначаны рост сельска-гаспадарчага краядела і узора сельска-гаспадарчых машын. Вілікі заробак жыхарству дае дастаўка грузаў на Алданскія росшуки. Жывёлагадоўля дасягла даведнага узроўню, прымосьць хлеба з-за межаў зымішніца.

Чаму зымішніца пасеўная плошча лёну ў БССР.

За апошнія гады пасеўная плошча ўзрасла ў падарынні з даваеннімі гадамі. Найбольші рост мы мелі ў 1925 г.—першыншыя даваеннія пасеўная плошча на 24,4 проц.—агульныя разъмер—98,921 дзесяціны. У піраўнанні з 1925 г. пасеўная плошча ў 1926 г. некалькі зменілася (на 3 проц.), даўши 96,037 дз.

Хуткаму пашырэньню пасеўной плошчы тэхнічных культур, асабліва ў 1925 г., садзейнічала тая абставіна, што цены на іх былі здаўнічылы ў параўнанні з іншымі цэнамі на хлебе.

Зыніжэнне цэн на ільмінае валакно ў другой палове 1925 г. і ў пачатку 1926 г., пры павышэнні цэн на хлеб, адмўна адбілася на ходзе загатавак лёну і звязлілася прычынай пасеўнай плошчы ў лёнаводных раёнах БССР.

У выніку пасеўная плошча ў 1926 г. складае: у Віцебскай акруге—на 12,4 проц., у Полацкай—на 6,3 проц. і ў Аршанскай—на 1,3 проц. Лёнаводы, лічачы зынішнія цены навыгоднімі для сабе, утрымліваюць ад реалізацый сваіх запасаў, дзякуючы чаго выкананые загатоўкамі намечанага пляну зымішніцы складае 78 проц. заданнія. Замест намечаных 640,000 пуд. было фактычна загатоўлены 504,900 пуд.

Албанчыны, што цены на ільмінае валакно ў БССР, пачынаючы з 1924 г., да 1926-27 г. зынішнія на 11,5 проц., пры адначасовым росце цэн на хлеб за гэты ж тэрмін на 46 проц., пірайдзізь да загатоўчага пляну на 1926-27 г.

У першым квартале г. г. прадугледжвалася загатоўка 220,000 п. або 40 проц. лёну. Аднак, тэмы загатавак спачатку камініі працікасі вельмі слаба і выклікае сумленні ў реалізацыйнай запасніцы загатоўчага пляну. За камінікі і лістанад, напрыклад, усе загатоўкі загатоўкі 56400 п. супроц. 121,800 п. за гэты ж месецы ў мінусам апрацоўкімі годзе.

Апрацоўкімі прычынамі слабай загатоўкі трэба лічыць защицніць восень і бездарожжа, зынішнію ўраджайнасць і недабор вылака, а таксама недахол місцовага хлеба, вы-БССР.

Зыніжэнне цэн—палітычная задача.

«Палітыка партыі і ў новых умовах ажыццяўлення індустрыялізацыі выходзіць з исходнай падставы на зыніжэнне цэн. Толькі гэты курс на зыніжэнне цэн адказвае інтересам шырокіх мас гораду і вёскі».

Так вызначыла паміжны XV-я парткансферэнцыя. Гэтакім парадкам XV-я ванфранція Усебі Паддома працівнікі апавядаваюць аб паднімніцы цэн на прымесловыя тавары і падвердзілі падставу паміж цэнамі на сельска-гаспадарчыя прадукты залежнасць адносін сялянства да рабочасці і да савецкай ўлады. Найвыгодны для сялянства абмен зборожжа на сувітку, боты, ці касу аслабляе палітычны саюз паміж горадам і вёскай. Нізкія цэны на зборожжа і сырэц і высокія цэны на мануфактуру і жалеза цягніць за сабой скарачэнне пасеўнага плошчу і пакупнай цэнай адносін сялянства.

Падставы і рабочая класы прызналі зыніжэнне цэн сваёй найбольш важнай задачай. Ад уроўню рознічных цэн залежыць вышыні разнічай зарплаты. Ад уздоўжнісці паміж цэнамі на прымесловыя тавары і падгачных цэнамі на сельска-гаспадарчыя прадукты залежыць адносін сялянства да рабочасці і да савецкай ўлады. Найвыгодны для сялянства абмен зборожжа на сувітку, боты, ці касу аслабляе палітычны саюз паміж горадам і вёскай. Нізкія цэны на зборожжа і сырэц і высокія цэны на мануфактуру і жалеза цягніць за сабой скарачэнне пасеўнага плошчу і пакупнай цэнай адносін сялянства.

Таварны голад і гаспадарчыя перашкоды ляшнія году выклікалі рост раздрабных цэн. Калі ўзімі 1913 году на 1-У. дын. цэн на прымесловыя тавары на 1 мая 1925 году складаі 2,25, а на 1 мая 1926 году дасягнулі найбольшага звышыні 2,71. Праўда, пасля гэтага пазірэцца некаторыя зыніжэнніе раздрабных цэн, але прызначыць гэтася зыніжэнніе досыць выстарчальным цэльга.

Разам з тым за апошнія месяцы мы бачым рост аптовых цэн на прымесловыя тавары.

Гэтакім становішча прымусіла партыю і ўрад да ўсім сур'ёзнасцю пастаўіць пытанне аб аднаўленні зыніжэнніх цэн на прымесловыя тавары. Гэта тым больш неабходна таму, што зуроўстві загатоўчых цэн на зборожжа сёлета значна ніжэй ляшніх. Гэтакім парадкам высокія цэны на прымесловыя тавары выклікаюць рассовыванье «нонкіц» і прыводзяць да паг

Партыйнае жыцьцё.

Гульня ў жмуры.

(Чэрвень, Меншчына.)

8 добрая пачыну Чэрвенскагарайкуму ЛКСМБ і камсамольскіх ячэу па Чэрвенскому раёну з'ягайзівалі быті з восені 5 школ слянскай мададзі. У школы наглядаўся стыхійны наплыў маладзіка, які не могі зыміць усіх жадаючых вучыцца...

Усё пайшло добра. Знойдзены настаўніцы школы, атрымала па 1-2 лямпі і па 3-4 падручнікі па палітграмадзе і, што самое галоўнае, было абяцаны:

— Ми вам будзем дапамагаць, дадам падручнікі, дадам належнае кіраўніцтва...

Апошніе з боку райпамістасветы.

Так школы і начальнікі прадаваць, жывучы на дзеяхі на «лепшую будучыню», на падручнікі, кіраўніцтва, на дапамогу і інш. «блага».

Вучыліся да таго звязных балід. На каляды зрабілі перапынак і настаўнікі і вучні.

I вось пасля гэтых балід і да цяперашняга часу школы дыхаюць на ладан: наведаўшы іх па 6-15 чал., ды і ты адмаўлююць, і тыня цікавіцца прадаць школы. Адным словам зрабіўся пераварот у думках і на дзеяхі слянскай мададзі адносна карысці школы.

Якія гаворыць:

— Вы падручнікі абяцалі—іх німа. Прыходзіцца на дошцы вучыць матэматыку і са столі сіпісьці беларускі практыкаваны.

— Чорт іго ўсё запомніць, а ўспомніць німа па чым...

I так-жа, як хутка прысыпалі вучні ў школу, таб-ж хутка адсыпаліся, РПА гета ведае і звісіся з гэтым становішчам.

Треба гато пытаныне канчаткова вырашыць і даць канчатковы адказ: ці зачыніць школы, ці гуляць з вучнямі ў жмуры, юсё абяцавуць, што дапамагчы ім парадак, інструктаваныем, падручнікам... Думаецца—треба зрабіць апошніе, карыстаючыся пагаворкай—«Лепш позна, чым віколі».

У. К.

Вынікі партперапісу па Аршаншчыне.

Партперапіс начаўся ў арганізацыі ў раней вызначаныя термін і скончыўся 29 студзеня. Наогул прапіс прайшоў злавіненіе як у адносінах ахандынскага члену арганізацыі, так і перапіснага матар'ялу.

Усяго праз партперапіс пайшло па грамадзянскіх ячэйках—1504 члены, з іх жаночы—161; кантындуату—561, па вайсковых ячэйках—204, з іх кантындуату—90. Разам па акурузе пайшло праз прапіс 1707 чл., з іх кантындуату—651.

Гардзкая частка грамадзянскай арганізацыі прайшоўшы перапіс у акурузе налічвае: члену—443 і кантындуату—273, разам—716 чл., што складае 47,5 проц у адносінах да ўсіх арганізацыяў. Вясковая частка грамадзянскай арганізацыі налічвае 410 члену, 378 кантындуату, разам 788 чл., што ў адносінах да ўсіх арганізацыі складае 52,5 проц.

Акруговая партыйная арганізацыя аўгуста—84 ячэйкі і 14 кантындуатак, з іх у сельскай мясцовасці знаходзіцца 65 ячэек і 14 кантындуатак груп. Усяго не прайшло перапісу 9 члену і 26 кантындуатак. З ліку члену, не прайшоўшы перапісу, па хваробе—4 тав., у водлуску знаходзіцца 2 тав., і не звязалася на перапіс бяз уважлівых прычын—3 тав. З ліку кантындуатак: па хваробе 2 тав., у водлуску 1 тав. бяз уважлівых прычын—23 таварышы.

На тых нашы ячэйкі падзяляюцца наступным чынам:

Рабочых ячэек у акурузе маеца—13 з агульным лікам члену—255 і кантындуату—120, а ўсяго—375.

З агульнага ліку рабочых ячэек—чыгуначных налічваеща з агульным лікам члену—88 і кантындуату—15. Ячэек грамадзянскіх установы налічвающа—15 з агульным лікам члену—226 і кантындуату—97, а ўсяго—323. З гэтага ліку чыгуначных маеца—6 з агульным лікам члену—59 і кантындуату—36, а ўсяго—95.

Ячэек грамадзянскіх, вучебных установы налічвающа—2 з агульным лікам члену—90 і кантындуату—128, а ўсяго—218.

Вясковых ячэек у акурузе налічвающа—54 з агульным ліком члену—245 і кантындуату—252, а ўсяго—497. У ліку вясковых ячэек маеца—6 з савхозах з агульным лікам члену—29 і кантындуату—23.

Пры чым на весці маеца ячэек і 14 кантындуатак, з агульным лікам члену—30 і кантындуату—42, а ўсяго—72.

Усю тэхнічную працу па перапісу правілі 19 ч. рэгістратараў, з іх венчын—5.

Як нехакопы ў праробленай працы трэба адзначыць то, што на ўсе ячэйкі сур'езна падзялілі па пытаныяў перапісу, у выніку чаго мы маем звязаніца, калі ў сілісті ячэек заносіліся бяз усяхіх аграварэній камуністы, не планштыйшы эвыш 3-5 члену і да году сабройскіх узносаў, быў і такі вынадак, калі ў час перапісу выяўлялася, што ў таварыша на пытаныяў перапісу падзялілі ячэйкі сілісті.

Усё гэта значыць, што некаторыя сэкретары ячэек надобра вывучылі і зазнамілі з інструкцыяй, а рапорты, у іхніх раснах былі такія звязаніца не падтрабоўваліся праверыць, што ўсе сэкретары ячэек добра вывучылі пытаныне.

Наша задача на будучы час праўядзеніні такой-же работы памылкі мінулай работы заўважыць, каб больш не паўтараць.

Міністэрства

Канфэрэнцыя Менскай камсамолі.

Самаде важнае ў далейшай працы камсамолу. „Саракагадовая“ бронь. Яшчэ не вясіваліся. Камсамолец—будзь актыўным у гарсавеце.

Менская акруговая камсамольская канфэрэнцыя яшчэ раз, можа больш чым заўсёды выяўляе рост кансамольскай актыўнасці што за апошнія гады. Ні ано пытаныне, якое стаяла на парадку днёу канфэрэнцыі, ні прайшло міма дэлегатаў не аграварэні.

Асабліва шмат спрэчак і думак выпала на долю спрэдзача акруговага камітэту ЛКСМБ.

Самае балочное пытанье ў камсамоле зразом гэта

ад эканамічнага пытання дэлегаты перайшлі да аграварэнія вайсковых спраў.

Сатаварыства з Чырвонай арміяй ёсьць, а венчыні камсамолу, што зарас самас галоўнае, ніяма. Колькі бы гэтым не гаворыць, ні звоніць, а вайсковы гурткі або зусім не арганізованы, або не працуюць.

Асабліва месца на канфэрэнцыі зімала пытаньне не аб становішчы рабочай мададзі.

Пасля жаваны спрэчак наставаю пытаньня, канфэрэнцыя вынесла пастанову: узягнуць рабочую мададзі у кватэрнае будаўніцтва, дабы таго, каб пры новымі дахамі адчыніцца спэцыяльны інштартны для яе інш.

Канфэрэнцыя вызначыла шлях далейшай працы камсамольца-гарсаветчыка. Ён павінен быць першым на сілісті, самым акуратным, дзеяльным.

Хутка пачніцца выбары ў гарсавет.

І дэлегаты канфэрэнцыі на раз вярталіся да яго. Камсамол мае сваі прадстаўнікі ў ЦП розных прафсаюзаў, але яны там у большасці сядзяць для «мэблі» і мала абараняюць інтарэсы рабочай мададзі.

Калі ў горадзе бронь патроху начала запаўняцца, дык па савхозах з ёй зусім дрэні. Дэлегаты прывялі шэраг прыкладаў, якія гучылі веселай, як жарт. Пасля савхозах Menскай акругі ў броні залічаюцца... саракагадовы рабочы.

Каб прыпыніцца прыток вісковай мададзі ў горад, канфэрэнцыя вынесла пастанову забараніцца... уезд бесправоўных камсамольцаў у Менску.

Вісковая мададзі павінна атрымаваць працу на мяцюх (шасійнае будаўніцтва, торфраспрацоўкі і т. д.).

Канфэрэнцыя закончылася абараненіем новага акуружку ЛКСМБ. Сэкретаром акуружку абраўся Я. Нім.

Праца партыі ў вёсцы.

(Барысаўшчына).

Настрой асноўнай бядніцкай-серадняцкай маісцівітва можа быць ахарактарызованы наўзічнай добрый, наўзічнай нізінай, наўзічнай забясьці.

Актыўнасць сялянства, якія выявілася на праведзіцца на зусім систэматачна і наладжаныне ў звязу з пытанінамі адной з галоўных задач парт. працы ў вёсцы.

Палепшылася сістэма калектыўнага кіраўніцтва, праведзіцца больш роўнамернае размеркаваныне парт. нагрузкі. Праведзеная кампанія перавыбараў бюро ячэйкі, праішоўшы пры захаванні поўнай дэмакратыі, павысіла актыўнасць партыі.

З мерапрыёмстваў па набліжэнню партторгава

нау да масы, у рабінах практыкуюцца мэтады

выезды працаўшчыкаў і сельска-гаспадарчай кааперацыі. Праведзіцца вучот беднікоў,

арганізаційна афармляюцца групы, наладжвацца

практычнае дапамога, кааператывне і г. д.

Узаеамадносць бедната з сераднякамі ў вёсцы наогул добрыя.

Праца з беспартыйным сялянскім актывам

Выпуск партыйнай школы перасоўкі.

(М. Багушэвіч, Барысаўск. р. Барысаўшчына).

У Багушэвічах 14 студзеня 1927 г. скончылася прадацца на пытанінамі засім систэматачна і наладжаныне ў звязу з пытанінамі адной з галоўных задач парт. працы ў вёсцы.

Дасынчнені ў працы школы зусім здавальняючы. З 15 чалавек толькі адзін скончыў слава. Галоўны дасынчнені школы ў тым, што на было таго адрыву ад грамадзкага і партыйнага жыцця, якія характерызуюцца праца многіх школ у мінімальных гадах.

За 2 месяцы школа правяла 52 сходы сирод насељніцтва: прадвыборчы сходы бедната, сходы жаночы, на выпісані газет, даклады па пытанінамі гаспадарчага будаўніцтва Беларусі, СССР і наогул па палітычных пытанінамі.

Што датычыцца працы камісіі выдзеленых у

Да IX гадавіны Чырвонай арміі. (лэзунгі)

1. Гадавіна Чырвонай арміі—агляд баявой маітнісці і абаронадзольнасці Савецкага Саюзу.

2. У адказ на венчыні падрыхтаваны Імпэрыялісту, Чырвоная армія дэманструе сваю баявую гатоўнасць і цесную згуртаванасць з усімі працоўнымі Савецкага Саюзу.

3. Палітыка нашага ўраду, ураду пралетарскай дыктатуры, застаецца і застанеца палітыка міру.

4. Чырвоная армія, будзь кожны момант на пататаве, каб магла стаць непераможнай сіянай на межах СССР.

5. Фашысцкі пераварот у Літве—сигнал да фашысцкага перавороту ў іншых прыбалтычных краінах. Чырвоная армія, добра абараніць заходнія граничы.

6. Усе КП(б)—правадылі і арганізаторы Чырвонай арміі. Шчыльны злучы шэрагі вакол Усе КП(б).

7. Чырвоная армія—верная абарона кастрычнікаўскіх завяўшай рабочых і сялян.

8. Наша сацыялістичная прымысловасць мачесе, Узміненіе тэхнічную силу Чырвонай арміі.

9. Чырвонаармеец, не адхіляйся ад славных баёўных традыцый Чырвонай арміі!

10. «Мы кожную хвіліну готовы да абароны граніц Савоіза» (Варашылау).

11. Узміненіе баявой сілы, павялічынне выдзеленых савецкіх сілініцаў і падрыхтаваны спрэчкі падрыхтаваны спрэчкі.</

2-І ЎСЕБЕЛАРУСКІ КРАЯ- ЗНАУЧЫ ЗЬЕЗД.

На ранішнім пасяджэнні 12-га лютага працавалі камісіі зъезду: школы-краязнаучая, культурна-гісторычна, прырода-географічна, і яўрэйская. На вічэрнім пасяджэнні былі заслушана інфармацыйныя даклады: аб краязнаучай дзеяйнасці Горадзкага навуковага т-ва—праф. Люгерстаў, аб зыбранні фальклёру нага матар—праф. Бузука, аб працы літаратурнай камісіі ІІБ—праф. Замоціна, аб працы слоўнікай камісіі—тав. Байкова, аб ахове помнікаў Мароза, аб зборы мелёдый—тав. Грыневіча і інш.

13-га лютага зъезд прыняў рэзолюцыі па дакладах аб працы ІІБ краязнаучства і камісіі зъезду. Зъезд канстатаваў, што да гэтага часу ў краязнаучую справу мала ўцягнута прафесура, выкладчыкі і студэнты нашых вышэйшых наўчальных установ і тэхнікумов. Для належнае пастаноўкі краязнаучай справы пры нашых ВНУ траба арганізація сталая катэдры края-знаучства.

Хатнія раместы замоціні ў Савецкай Беларусі даволі паважнае месца; зъезд ухваліў зъявіць большую ўвагу на вывучэнне гэтай галіны народнай гаспадаркі.

Зъезд пастанавіў больш уважліва адносіцца да вывучэння гісторыі Беларусі, якая раге вывучалася тэндэнцыя, дзеяя гэтага траба зыбранца адпаведных матар'ялаў і вывучальніц пасобных работнікаў БССР, каб на падставе апошніх грунтаваньня гісторыі Беларусі, траба распачаць працу па зыбранню народных паданінь, архіўных матар'ялаў і інш., якія можаць дачыненіе да гісторыі району. Поруч з гэтым траба зрабіць заходы для захавання курганоў, каплоў, розных матер'ялаў, якія можаць дачыненіе да гісторыі района.

Прымаючы пад увагу, што да гэтага часу маля вывучанія прырода і клімат Беларусі—у аснове дзеяйнасці краязнаучных арганізацій павінна быць больш дасканальная вывучэнне прыродных і географічных асаблівасцей краю.

Асяродкам выхаваўчай краязнаучай арганізаціі ў раёне павінен быць краязнаучы музей з паступнымі 3 адделамі 1) прырода-географічны, 2) грамадзка-еканамічны і 3) культурна-гісторычны. Музей траба так арганізація, каб яны адбівалі ўсё жыцце района і прыцягвалі більшую ўвагу шырокіх колаў працоўных мас.

Каб мену прыклад вывучэння района, даручыць ЦІБ закончыць вясной распачатое вывучэнне Аспівіцкага района, а матар'ялы надрукаваць не пазней восені гэтага года.

Зъезд ухваліў больш рашуча ўцягненіе у краязнаучную справу яўрэйскае насленіцтва, дзеяя чаго траба наладжаваць папулярныя лекцыі і сходы, у плин працы яўрэйскіх сэкцый краязнаучства траба ўключыць даследаванне яўрэй-

Да перавыбараў Менскага гарсавету.

Райкомам, ячэйкам, фракцыям КП(б)б.

Дарагія таварышы!

З 15-га лютага пачнеша шырокая справаздачна кампанія аб дзеяйнасці Менскага гарсавета, а 1-га сакавіка перавыбараў дэпутатаў у савет.

Справаздачна-перавыбараўчая кампанія гарсавету павінна прайсці пад лэзунгам думшчага ажы-шыньяна ў ім актыўнасці пралетаріата.

Без ажы-шыньяна саветаў, бяз актыўнага і шырокага ўзделу мас у працы саветаў па сацыялістычнаму будаўніцтву я можа быць пасыпшына працівінка і разыўцца самадзеяйнасці савета і павінна ў ім актыўнасці пралетаріата.

Выбараўчыя саветаў, бяз актыўнага і шырокага ўзделу мас у працы саветаў па сацыялістычнаму будаўніцтву я можа быць пасыпшына працівінка і разыўцца самадзеяйнасці савета і павінна ў ім актыўнасці пралетаріата.

Пасыпшына ў перавыбараўчай кампаніі павінна быць пасыпшына працівінка і разыўцца самадзеяйнасці савета і павінна ў ім актыўнасці пралетаріата.

Пагэтаму, перавыбараўчыя саветаў павінны зъявіць школы клясавай барацьбы і праверкай умень-на нашай партарганізаціі ў новых умовах арганізаціі.

Пасыпшына ў перавыбараўчай кампаніі павінна быць пасыпшына працівінка і разыўцца самадзеяйнасці савета і павінна ў ім актыўнасці пралетаріата.

Пасыпшына ў перавыбараўчай кампаніі павінна быць пасыпшына працівінка і разыўцца самадзеяйнасці савета і павінна ў ім актыўнасці пралетаріата.

Пасыпшына ў перавыбараўчай кампаніі павінна быць пасыпшына працівінка і разыўцца самадзеяйнасці савета і павінна ў ім актыўнасці пралетаріата.

Пасыпшына ў перавыбараўчай кампаніі павінна быць пасыпшына працівінка і разыўцца самадзеяйнасці савета і павінна ў ім актыўнасці пралетаріата.

Пасыпшына ў перавыбараўчай кампаніі павінна быць пасыпшына працівінка і разыўцца самадзеяйнасці савета і павінна ў ім актыўнасці пралетаріата.

Пасыпшына ў перавыбараўчай кампаніи павінна быць пасыпшына працівінка і разыўцца самадзеяйнасці савета і павінна ў ім актыўнасці пралетаріата.

Пасыпшына ў перавыбараўчай кампаніи павінна быць пасыпшына працівінка і разыўцца самадзеяйнасці савета і павінна ў ім актыўнасці пралетаріата.

Пасыпшына ў перавыбараўчай кампаніи павінна быць пасыпшына працівінка і разыўцца самадзеяйнасці савета і павінна ў ім актыўнасці пралетаріата.

Пасыпшына ў перавыбараўчай кампаніи павінна быць пасыпшына працівінка і разыўцца самадзеяйнасці савета і павінна ў ім актыўнасці пралетаріата.

Пасыпшына ў перавыбараўчай кампаніи павінна быць пасыпшына працівінка і разыўцца самадзеяйнасці савета і павінна ў ім актыўнасці пралетаріата.

Пасыпшына ў перавыбараўчай кампаніи павінна быць пасыпшына працівінка і разыўцца самадзеяйнасці савета і павінна ў ім актыўнасці пралетаріата.

Пасыпшына ў перавыбараўчай кампаніи павінна быць пасыпшына працівінка і разыўцца самадзеяйнасці савета і павінна ў ім актыўнасці пралетаріата.

Пасыпшына ў перавыбараўчай кампаніи павінна быць пасыпшына працівінка і разыўцца самадзеяйнасці савета і павінна ў ім актыўнасці пралетаріата.

Пасыпшына ў перавыбараўчай кампаніи павінна быць пасыпшына працівінка і разыўцца самадзеяйнасці савета і павінна ў ім актыўнасці пралетаріата.

Пасыпшына ў перавыбараўчай кампаніи павінна быць пасыпшына працівінка і разыўцца самадзеяйнасці савета і павінна ў ім актыўнасці пралетаріата.

Пасыпшына ў перавыбараўчай кампаніи павінна быць пасыпшына працівінка і разыўцца самадзеяйнасці савета і павінна ў ім актыўнасці пралетаріата.

Пасыпшына ў перавыбараўчай кампаніи павінна быць пасыпшына працівінка і разыўцца самадзеяйнасці савета і павінна ў ім актыўнасці пралетаріата.

Пасыпшына ў перавыбараўчай кампаніи павінна быць пасыпшына працівінка і разыўцца самадзеяйнасці савета і павінна ў ім актыўнасці пралетаріата.

Пасыпшына ў перавыбараўчай кампаніи павінна быць пасыпшына працівінка і разыўцца самадзеяйнасці савета і павінна ў ім актыўнасці пралетаріата.

Пасыпшына ў перавыбараўчай кампаніи павінна быць пасыпшына працівінка і разыўцца самадзеяйнасці савета і павінна ў ім актыўнасці пралетаріата.

Пасыпшына ў перавыбараўчай кампаніи павінна быць пасыпшына працівінка і разыўцца самадзеяйнасці савета і павінна ў ім актыўнасці пралетаріата.

Пасыпшына ў перавыбараўчай кампаніи павінна быць пасыпшына працівінка і разыўцца самадзеяйнасці савета і павінна ў ім актыўнасці пралетаріата.

Пасыпшына ў перавыбараўчай кампаніи павінна быць пасыпшына працівінка і разыўцца самадзеяйнасці савета і павінна ў ім актыўнасці пралетаріата.

Пасыпшына ў перавыбараўчай кампаніи павінна быць пасыпшына працівінка і разыўцца самадзеяйнасці савета і павінна ў ім актыўнасці пралетаріата.

Пасыпшына ў перавыбараўчай кампаніи павінна быць пасыпшына працівінка і разыўцца самадзеяйнасці савета і павінна ў ім актыўнасці пралетаріата.

Пасыпшына ў перавыбараўчай кампаніи павінна быць пасыпшына працівінка і разыўцца самадзеяйнасці савета і павінна ў ім актыўнасці пралетаріата.

Пасыпшына ў перавыбараўчай кампаніи павінна быць пасыпшына працівінка і разыўцца самадзеяйнасці савета і павінна ў ім актыўнасці пралетаріата.

Пасыпшына ў перавыбараўчай кампаніи павінна быць пасыпшына працівінка і разыўцца самадзеяйнасці савета і павінна ў ім актыўнасці пралетаріата.

Пасыпшына ў перавыбараўчай кампаніи павінна быць пасыпшына працівінка і разыўцца самадзеяйнасці савета і павінна ў ім актыўнасці пралетаріата.

Пасыпшына ў перавыбараўчай кампаніи павінна быць пасыпшына працівінка і разыўцца самадзеяйнасці савета і павінна ў ім актыўнасці пралетаріата.

Пасыпшына ў перавыбараўчай кампаніи павінна быць пасыпшына працівінка і разыўцца самадзеяйнасці савета і павінна ў ім актыўнасці пралетаріата.

Пасыпшына ў перавыбараўчай кампаніи павінна быць пасыпшына працівінка і разыўцца самадзеяйнасці савета і павінна ў ім актыўнасці пралетаріата.

Пасыпшына ў перавыбараўчай кампаніи павінна быць пасыпшына працівінка і разыўцца самадзеяйнасці савета і павінна ў ім актыўнасці пралетаріата.

Пасыпшына ў перавыбараўчай кампаніи павінна быць пасыпшына працівінка і разыўцца самадзеяйнасці савета і павінна ў ім актыўнасці пралетаріата.

Пасыпшына ў перавыбараўчай кампаніи павінна быць пасыпшына працівінка і разыўцца самадзеяйнасці савета і павінна ў ім актыўнасці пралетаріата.

Пасыпшына ў перавыбараўчай кампаніи павінна быць пасыпшына працівінка і разыўцца самадзеяйнасці савета і павінна ў ім актыўнасці пралетаріата.

Пасыпшына ў перавыбараўчай кампаніи павінна быць пасыпшына працівінка і разыўцца самадзеяйнасці савета і павінна ў ім актыўнасці пралетаріата.

Пасыпшына ў перавыбараўчай кампаніи павінна быць пасыпшына працівінка і разыўцца самадзеяйнасці савета і павінна ў ім актыўнасці пралетаріата.

Пасыпшына ў перавыбараўчай кампаніи павінна быць пасыпшына працівінка і разыўцца самадзеяйнасці савета і павінна ў ім актыўнасці пралетаріата.

Пасыпшына ў перавыбараўчай кампаніи павінна быць пасыпшына працівінка і разыўцца самадзеяйнасці савета і павінна ў ім актыўнасці пралетаріата.

Пасыпшына ў перавыбараўчай кампаніи павінна быць пасыпшына працівінка і разыўцца самадзеяйнасці савета і павінна ў ім актыўнасці пралетаріата.

Пасыпшына ў перавыбараўчай кампаніи павінна быць пасыпшына працівінка і разыўцца самадзеяйнасці савета і павінна ў ім актыўнасці пралетаріата.

Пасыпшына ў перавыбараўчай кампаніи павінна быць пасыпшына працівінка і разыўцца самадзеяйнасці савета і павінна ў ім актыўнасці пралетаріата.

ХРОНІКА.

270.000 руб., якія асыгнаваны на фінансаваньне прымеславасці БССР у лютым, прэзыдзум ВСНГБ разьмеркаў такі: лесбелу—175.000 р., скуртэсту—35.000 руб., мэтпраму—40.000 руб.—на ўзмацненне зваротных сродкаў і заводу «Энергія»—20.000 руб. на капітальныя работы.

Професійныя домі пастацівіла сёлета падудаваць праўленіе лесбелу. Дом будзе каштаваць да 4.000 руб. і, у разе адпаведнасці яго і добрай якасці, будзіцца дамоў з фанэрамі будзе разгорнена шырока.

Менскія экспаранты пацалі выдаваць насыченню газету «Перакліка», у якой змяншаюцца лісты замежных рабкораў. У першых нумарах гэтаі газеты маюцца цікавыя дапсы з Егіпту, Пакистану і інш. гарадоў.

Конкурс на лепшага наборшчыка ў хуткім часе мае праўесьці ў Менску ШІ саюзу друкароў.

У конкурсі будуть удзельнічаць і вучні наборшчыкі.

Грызам захварэла ў лістападзе 1926 году [па БССР] 7.374 чалавекі. Эпідэмія за месец пачнілася, дасягнуўши ў сінезні 1926 году да 7.638 выпадкаў. При чым, вестак з некаторых раёнаў Менскай акругі піма.

На беларускую мову перайшоў у весь апарат НК Аховы Здароўя. Загадчыкамі аддзелаў даручана якія ёсць перапісі і выдаваць абежкі выключна на беларускай мове. Рабочынкамі апарату, мову якіх пачкамі ЦВК прызнала здаваць ажычай, даручана ў ўстанове гаварыць прабеларускую.

У ЦК Чырвонага Крыжа.

Арганізацыя візэрэчных дыспансераў. У хуткім часе ў рабочым раёне г. Менску на сродкі Чырвонага Крыжа арганізація візэрэчных дыспансераў. У Гомелі арганізацыя вандруючых візэрэчных атракціў.

Зубалекавая дапамога. ЦК Чырвонага Крыжа пастаціў адмыслы ў Речыці зубалекавую амбулаторыю. У Слуцку адчыненца зубалекавыя габінеты для дзяцей, галоўным чынам, для школьнікаў.

Пасынка сялян на курорты. ЦК Чырвонага Крыжа амбіркоўваў пытаньні аб матар'яльных магчымасцях пасынкаў на курорты сялян.

Хворыя будуть пакроўцаца ў розных санатарыях і курорті.

Суд.

Злачынца з «мінульдом».

На лаўчи падсудных П. Кавалеўцу прыходзіцца сядзевішь на першы раз.

Быў ён яшчэ недарослым, калі ў 1919 годзе папаўся за забойства. Судзіл яго ў камісіі па спраўах недарослых. Дали 2 гады.

Ужо пасля камісіі некалькі раз судзіл яго за розныя «ніпрыгожыя справы». І ўсё не дапамагала.

У Макроўскім сельсавецце Магілеўскай акругі, дзе жыв Кавалеў, лічыўся ян самым буйным жыхаром. Асабіўна ю ладзіў Кавалеў... з сельсаветам. І аразумела чаму.

На адной вісковай вечарынцы п'яны Кавалеў, махаючы абрэзом, паграждаў зусім забіць старшыню мясцовага сельсавету.

— Забію, я я, калі не заб'ю,—крычаў п'яны буй.

І калі на вечарынку выпадкова зайшоў старшыня сельсавету, Кавалеў напіаў на яго і пачаў біць.

Прысутныя ледзьне змаглі адвараціць яго.

Але Кавалеў і на гэтым не ўгаманіўся і пагнаўся за старшыню з ранейшымі пагрозамі—забіць.

Забіць старшыню Кавалеў не ўдалося, збіў-жа ён яго мочына.

За замах на забойства атрымаў Кавалеў 5 год турмы.

Прыгавор зацверджан.

Я. С.

Судовая хроніка.

Іх «прафэсны».

Зладзей-рэчыціўствы Рыхковіч Яўгені і Зайцаў іван на вачох у гр-на Фралова ухапілі ў яго 14 р. грошай і бацінкі. Віцебскі акр. суд прыгаварыў іх да 3-х год зняволенія з суроўмі адмежаваннем. Вірховы суд пакінуў прыгавар у мочы.

Непрапазіты хуліган.

Мік. Бурдзінскі папаў за хулігансства ў Быхаўскую міністру. Хулігани ўперастаў ён і ў міністру. Распачаў бойку з міністрамі.

Суд прыгаварыў злонага хулігана на два гады турмы.

Эканамічныя навіны

Цітвянская і Руднянская спажывецкія таварысты прызначылі да адміністраціі за незаконны перапродаж тавараў оптам прыватным асобам.

95 вагонаў мануфактуры прадугледжваюцца завезці ў БССР (бяз Гомельскай і Рэчыцкай акруг) у прыягу другога кварталу, з якіх 47 вагонаў будуть завезены на месцы (транзіт), а рэшта—48 ваг. праз зах. аддз. тэкстыльныя інстытуты.

Рэгіональная БелАТПРМГДА. БелАТПРМГДА адміністрація ад газіду, якія не мае дачыненія да яго дэйніснасці. Застаецца толькі адзін базісны склад у Менску.

Акруговыя здзяленіны разрганізація ў агентстві і будуть займаць толькі эксплатаційныя іншою. Вэло і аўта-прылады будуть сёлета атрыманыя сваечасовы.

Прамтавары для льнаводных раёнаў БССР. Льнаводныя раёны БССР атрымліваюць 5 вагонаў мануфактуры і 20 тон падашвы. Гэтыя прамтавары будуть размыкаваны праз аксаюю наступным чынам: Віцебску—35 проц., Полацку—25 проц., Магілеў—15 проц., Ворнэ—15 проц., Клімавічам—10 проц.

Снуранныя тавары на другі квартал. У прыягу другога кварталу маюць быць завезены ў БССР 192 тонн падашвы, з якіх вітражная і прадпрыемствы атрымліваюць 48 тонн, спажывецкія касінэрскія—61 тону, самастыднікі—41 тону, прычальнікі гандляры—10 тон і 1 г.

Гадоўшчыні № 24379

Куток рабочага і вясковага карэспандэнта

ВЫНІКІ НАРАДЫ ВАЙСКОРАУ.

У пачатку лютага г. г. на памішканні «Дому Чырвонай арміі» адбылася 4 чарговая канферэнцыя вайсковых карэспандэнтаў.

На абвестцы днё канферэнцыі сталі жыцьцёўкі і сур'ёзныя пытанні: 1) нацыя задачы ў галіне вайсковай і палітычнай падрыхтоўкі дыпломаў, 2) становішча і задачы насыченні газет і вайсковай працы ў дыпломаў, 3) развалічнікі і задачы вайсковых аддзелаў грамадзянскіх газет.

Да канферэнцыі была прыгатавана арганізація выстаўкі насыченні газет.

Прысталімі ў сёлета вайсковыя і палітычныя пытанні на падрыхтоўку канферэнцыі змагла падагуцісь підзеньгі гадавой працы і памесціць датэшы шыліх, яе, дапе вайсковай арганізацыі правильны напрамак у выкананьні чарговых задач.

Калі III канферэнцыя мінуга ў яшчэ атапачала слабае кірауніцтва з боку партыйных членкоў адзелі з вілікімі артыкуламі.

Амаль у кожным рагу сустрэчана такія слова, тэрміны, якія для селяніні незразумелы.

Сяляне загатымі чытаюць палітычнага аддзела.

На мой погляд, палітычны аддзел траба скараціць, заставіўшы толькі перадавы артыкул.

Таксама неінтэрэсна змяшчаніе у газэце розных аўтографаў.

Мне здаецца, неабходна павялічыць аддзел «Наша жыццё», толькі не такім парадкам, як гэта бывае.

У аддзеле «Наша жыццё» змяшчаны агульныя заметкі, якія напрыклад: «Хлощи в. Слабады вечна п'яны і хулігани».

Зразумела, што гэта вікога не зацікаўшы, ды са- ма газета вікога такім спосабам не пераіншыць.

Было-б больш карыснае, каб гэтыя заметкі вылучалі галоўную п'яницу ці хулігана; гэтым газета змагла бы прыцягнуць да сябе прыхільнікаў як чытальцаў, так і пісаць у газэту.

Агульнымі сказамі сяляніні шылічаны.

Васіп Куст.

* * * У парадку спрэчак па допісу «Аб аддзелах у вайсковай насыченні газэце», «С. Б.» № 290 ад 20-II 26 г. Рэдакцыя просіць т. т. вайскору па гэтым пытанню выказаць свае думкі.

Курортная дапамога СЯЛЯНІНУМ БССР.

На прыкладзе мінных гадоў Народны Камісары Аховы Здароўя БССР у гэтым годзе закупілі 96 курортных месц, агульным тэрмінам на 156 ложак-месціш, дзе лармовата «нікіраванія» сілія на сажі на курорты.

У лічыўшы шырокая распаўсюджванне сухотных хвароў дзесяці сялянства, на глядзіні на тое, што НКАЗ змог закупіць невялікі лік месц дзесяці сялян, усе такі НКАЗ дзесяці хворых сухотамі вылучыў 84 месцы, а апошніх 12 месцаў—дзесяці гравітораў якія.

Месцы на курортах дзесяці хворых сухотамі закуплены ў Яліце ў Сухотынскім інстытуце—36, у Лівадзіі ў Сялянскім Сухотынскім інстытуце—48.

На прыкладзе мінных гадоў, выдэляючы сухоты хвароў дзесяці адпраўкі на курорты раёнаўныя вайсковыя камітэты, згадваючы з мэдыцынскімі паказаніямі раёнаўных дактараў.

Канчатковую адпраўку дзесяці пасылкі на курорты робіць акруговы ўрачабач-кантрольны камітэт, загэдзім РВК на 1 месец пасылаючы 2-х кандыдату.

Народны Камісар Аховы Здароўя ўжо месцы разьмеркаў паміж акруговыми аддзеламі аховы здараў і апошнім запропанаваным узгаданіем гэтае пытанні з акруговымі вайсковыя камітэтамі і разъмеркаваць іх паміж райёнамі.

Месцы на курортах дзесяці размыкраваны паміж акругамі наступным чынам: Менскай акруга—10, Віцебскай—10, Гомельскай—8, Магілеўскай—10, Бабруйскай—10, Барысаўскай—7, Полацкай—7, Аришанской—8, Мазырской—7, Рэчыцкай—6, Слуцкай—6, Калинінскай—7.

Першая адпраўка сяляніні на курорты адбудзеца па скавакі г. г., другая адпраўка—1 верасьня г. г.

НАВУКА І ТЭХНІКА.

Масавае лячэніе алкалікі.

Акадэмік Бехцераў у Ленінградзе наладзіў сэанс лячэння алкалікі практывізмам, масавае іншыя.

Амбулаторыя сабралася да 50 алкалікі мужчин і жыччын рознага ўзросту. Слачакту Бехцераў практычнай лекцыі аб шкодліці алкалізму. Затым быў усыпніціхі прыступы.

Пасля лекцыі быў усыпніціхі прыступы. Слачакту Бехцераў зноў паўтарыў свою лекцыю.

Спрабы масавага лячэння алкалікі практывізмам не ўдачныя. Устаноўлена, што пасля першага сэансу ад п'яніста вылезаўшы да 70 процентаў, а пасля другога быў 100 процентаў алкалікі.

Акурыванье расылін.

Досьледамі ўстаноўлена, што дым з фабрычных труб надзвычайна павільчывіст рост дреўаў. Гэтыя віянікі досьледы выкарыстаці на Англіі, і там зараз практикуюцца новы способ узміненія росту расылін.

На агромадных вучасткіх праводзяцца з прафільтраваніем дыму на ўсіх плошчах культивіруемых вучасткаў. Ураджай на тыхіх акурываемых вучастках павільчывіст сяляніні да 50 процентаў.

Навіна ў гадзініні.

У Англіі садумана прылада, дзякуючы якой мэханізм віянікі ў кішаньковага гадзінініка можа працаваць у руках стрэлкі агромадных гадзінінікаў на вежах. Гэты гадзінінік з малым м